

ЗАЦВЯРДЖАЮ  
 Дырэктар дзяржаўнай  
 установы адукацыі адукацыі  
 “Сярэдняя школа №6  
 г. Магілёва”

С.А.Рабцаў

2019 г.

## ПЛАН

мерапрыемстваў дзяржаўнай установы адукацыі  
 “Сярэдняя школа №6 г.Магілёва” па папулярызацыі і пашырэнні сферы  
 выкарыстання беларускай мовы на 2019/2020 навучальны год

№ п/п	Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя
<b>1. Работа з вучнямі</b>			
1.1	Мерапрыемства, прысвечанае Дню беларускага пісьменства. Сустрэча з магілёўскай паэтэсай Кананковай А.А., членам літаратурнага клуба “Вянок”	верасень	Настаўнікі-прадметнікі, класныя кіраўнікі, бібліятэкар Калдыбаева С.Г.
1.2.	Арганізацыя і правядзенне <b>факультатыўных</b> , стымулюючых, падтрымліваючых, платных заняткаў па беларускай мове і літаратуры	верасень – май	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры
1.3	Інфармацыйныя і класныя гадзіны, прысвечаныя Дню беларускага пісьменства, Міжнароднаму дню пісьменнасці	2 – 6 верасня	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры, класныя кіраўнікі
1.4	Мерапрыемствы ў межах адзінага Дня беларускай мовы: - акцыя “Размаўляй са мной па-беларуску”; - вусны літаратурны часопіс “Пісьменнікі-юбіляры”; - інфармацыйныя гадзіны	кожны чацвер на працягу года	Настаўнікі-прадметнікі, кл. кіраўнікі, бібліятэкар Канцэвіч Т. У.
1.5	«Пісьменнікі–юбіляры» – экскурс па кніжнай выставе	на працягу года	Бібліятэкар Канцэвіч Т. У.
1.6	Прагляд спектакляў, кінафільмаў па творах беларускіх пісьменнікаў у драматычным і лялечным тэатрах, кінатэатры “Космас”	на працягу года	Настаўнікі-прадметнікі, класныя кіраўнікі, педагог-арганізатар
1.7	Конкурс міні-праектаў, прысвечаных жыццю і творчасці Кузьмы Чорнага (11 клас)	кастрычнік	Настаўнікі-прадметнікі
1.8	Наведванне інтэграванага ўрока па творчасці І.П. Шамякіна на базе бібліятэкі-філіяла № 2 імя І. Шамякіна	кастрычнік	Пратасева Т. М.

1.9	Літаратурная гасцеўня, прысвечаная 85-годдзю Івана Чыгрынава (9, 11 клас) з удзелам супрацоўнікаў бібліятэкі імя А. С. Пушкіна	лістапад	Настаўнікі-прадметнікі
1.10	Удзел у другім (гарадскім) этапе рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры (9-11 клас)	лістапад	Настаўнікі-прадметнікі
1.11	Конкурс сачыненняў “Сцежкамі маленства” (7-8 класы)	снежань	Настаўнікі-прадметнікі
1.12	Удзел у школьным конкурсе даследчых работ вучняў	снежань	Настаўнікі-прадметнікі
1.13	Выстава дзіцячых малюнкаў па творчасці Максіма Лужаніна, прысвечаная юбілею пісьменніка (4-5 класы)	студзень	Настаўнікі-прадметнікі
1.14	Фальклорнае свята «Калядкі» (1–8 клас)	студзень	Настаўнікі-прадметнікі, кл. кіраўнікі, педагог-арганізатар
1.15	Конкурс выразнага чытання вершаў пісьменнікаў-юбіляраў (5-7 класы, 9-11 класы)	люты	Настаўнікі-прадметнікі, кл. кіраўнікі
1.16	Літаратурная гасцеўня, прысвечаная творчасці А. Пысіна (11 клас)	люты	Настаўнікі-прадметнікі
1.17	Тыдзень беларускай мовы і літаратуры: - афармленне тэматычных газет; - выстава ілюстрацый на радкі з вершаў беларускіх паэтаў “Мой родны кут”; - музейна-педагагічныя заняткі: «Гісторыя Магілёва», «Яны абаранялі Магілёў», «Беларуская хата» і інш.	люты	Настаўнікі-прадметнікі, класныя кіраўнікі
1.18	Арганізацыя і правядзенне конкурса “Буслік”	люты	Настаўнікі-прадметнікі
1.19	Фальклорнае свята “Масленіца” (1–5 клас)	люты	Педагог-арганізатар, настаўнікі пачатковых класаў
1.20	Удзел у другім (гарадскім) этапе рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры (4-8 класы)	сакавік	Настаўнікі-прадметнікі
1.21	Конкурс прэзентацый “Зямля пад белымі крыламі” (7-9 класы)	красавік	Настаўнікі-прадметнікі
1.22	Літаратурна-музычная кампазіцыя, прысвечаная 76-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (1–11 клас)	май	Настаўнікі беларускай мовы, класныя кіраўнікі, педагог-арганізатар
1.23	Конкурс прэзентацый, прысвечаных сучасным беларускім паэтам, празаікам, драматургам (11 клас)	май	Настаўнікі беларускай мовы
<b>2. Работа з настаўнікамі</b>			
2.1	Паўторны разгляд дакумента:	чэрвень-	Намеснікі

	Закон Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. № 420-3 «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі»	жнівень	дырэктара Шлімакова С. В., Сасноўская А.У., кіраўнік метадычнага аб'яднання
2.2	Кніжная выстава «У дапамогу педагогу-практыку».	на працягу года	Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Шлімакова С.В.
2.3	Абмеркаванне на пасяджэнні метадычнага аб'яднання плана работы школы па папулярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы	жнівень	Кіраўнік метадычнага аб'яднання Савіна В. В.
2.4	Распаўсюджванне вопыту работы настаўніка беларускай мовы і літаратуры Т.М. Пратасавай па тэме: «Выкарыстанне элементаў праблемнага навучання на ўроках беларускай літаратуры»	красавік	Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Шлімакова С.В., настаўнік Пратасова Т. Н.
2.5	Асвятленне праведзеных мерапрыемстваў на сайце школы і ў перыядычным друку	на працягу навучальнага года	Багуцкая Т. В. Савіна В. В. Пратасова Т. М.
<b>3. Работа з бацькамі</b>			
3.1	Інфармацыйны стэнд з мэтай асвятлення пытанняў, змешчаных у Законе Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. № 420-3 «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі». Тэматычныя рубрыкі, прысвечаныя пытанням захавання і развіцця беларускай мовы, культурна-гістарычнай спадчыны Беларусі.	на працягу года	Адміністрацыя школы, кіраўнік метадычнага аб'яднання настаўнікаў беларускай мовы Савіна В. В.
3.2	Працяг правядзення інфармацыйна-тлумачальнай работы сярод бацькоў вучняў. Правядзенне бацькоўскіх сходаў з мэтай папулярызацыі беларускай мовы і асвятлення пытанняў Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. № 420-3 «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі»	на працягу года	Намеснікі дырэктара Шлімакова С. В., Сасноўская А.У., настаўнікі-прадметнікі, класныя кіраўнікі
3.3	Запрашэнне і заахвочванне бацькоў да ўдзелу ў пазакласных мерапрыемствах, прысвечаных роднай мове. Сумеснае наведванне музеяў, тэатраў, кінатэатраў з мэтай папулярызацыі беларускай мовы	на працягу года	Класныя кіраўнікі, настаўнікі-прадметнікі